

него предельной собственной внутренней активности, позволяющей ему и стать участником события, и самостоятельно отстраниться от него, чтобы воспринять в целостности, понять изображаемое и, возможно, дать ему оценку.

Список литературы

- Гинзбург, Л.Я. О психологической прозе / Л.Я.Гинзбург. – М., 1999. – 412 с.
- Дидро, Д. Собр. соч.: в 10 т. / Д.Дидро. – М.-Л.; 1936. – Т.5: Театр и драматургия – 656 с.
- Гегель, Г.В.Ф. Сочинения / Г.В.Ф.Гегель. – М., 1958. – Т. 14: Лекции по эстетике. – 3440 с.
- Владимиров, С.В. Действие в драме / С.В.Владимиров. – Л., 1972. – 159 с.
- Скафтымов, А.П. Нравственные искания русских писателей / А.П.Скафтымов. – М., 1972. – 541 с.
- Бочаров, С.Г. О художественных мирах / С.Г.Бочаров. – М., 1985. – 296 с.
- Полякова, Е.А. Поэтика драмы и эстетика театра в романе: «Идиот» и «Анна Каренина» / Е.А.Полякова. – М., 2002. – 328 с.
- Бахтин, М.М. Проблемы поэтики Достоевского / М.М.Бахтин. – М., 1963. – 363 с.
- Мережковский, Д. О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы / Д.Мережковский // Критика русского символизма: в 2 т. – М., 2002. – Т.1. – С. 41–61.
- Сологуб, Ф. Театр одной воли / Ф.Сологуб // Театр. Книга о новом театре. – М., 2008. – С. 148–165.

B.B. Жыбуль (Мінск, Беларусь)

ПРАБЛЕМА ЧЫТАЧА Ў ТВОРЧАСЦІ АДАМА БАБАРЭКІ

Літаратурная спадчына крытыка, празаіка і філосафа, тэарэтыка літаратурнага аб'яднання «Узвышша» Адама Бабарэкі (1899–1938) – важкі ўнёсак у развіццё беларускай эстэтычнай думкі. Менавіта А.Бабарэка адным з першых выпрацаўваў сістэмны падыход да вывучэння літаратурнага працэсу, разглядаючы ў сваіх працах самыя розныя аспекты існавання і функцыянавання мастацкага твору, у тым ліку і камунікацыйныя.

У самім акце творчай камунікацыі Адам Бабарэка вылучаў 3 складнікі: аўтар (пісьменнік), твор і чытач. Пры гэтым харектар успрымання чытачом мастацкага твору шмат у чым вызначаўся як індывідуальны манерай пісьменніка, так і яго камунікацыйнай установой. Паводле А.Бабарэкі, адны пісьменнікі арыентуюць свае творы на актыўную пазіцыю чытача, а другія – на пасіўную. Калі дакладней – пісьменнікі першага тыпу сваім мастацкім словам «твораць жыццё» так, што чытач не можа ўжо ўстрымашца, «каб не ўмяшацца ў гэта жыццё і ці то судзіць, ці то радавацца разам з асобамі апавядання». Пісьменнікі ж другога тыпу (да іх А.Бабарэка адносіць, напрыклад, Змітрака Бядулю) не твораць жыццё, а толькі паказваюць яго, як бы даючы ўвесь час чытачу знаць, што «перед ім толькі знак, што каб захоплівацца, трэба глядзець за твор, трэба самому тварыць, трэ-

ба сваім выабражэньнем і фантазіяй аднаўляць перад сабою малюнкі дзей, гэрояў ды іх стасункі і г.д. » [1, с. 144]. У адпаведнасці з гэтым роля чытача ў абодвух выпадках можа быць сформуляваная наступным чынам: 1) чытач як дзейная асoba твору; 2) чытач як суаўтар. Сам жа мастацкі твор паводле сваіх камунікацыйных асаблівасцей у першым выпадку выступае як гульня, якой кіруе пісьменнік, уводзячы чытача ў азарт і даючы яму ўрэшце «*усе ніткі ў рукі, каб ён адчуу сябе мацнейшым, чым быў да чытання твору*». У другім выпадку творы – гэта «*усё роўна што зерні, а сам чытач – поле, і ці вырасці гэтым зернам ці не – гэта залежыць не ад твору, а ад самое глебы, на якую яны ўспалі, – ад самога чытача. Іначай кажучы, гэтыя творы разылічаны на творчасці самога чытача, на яго выабражэнье, але не на яго волю да дзейнасці, не на яго непасрэдны ўдзел у жыцці твору, як гэта бывае ў пісьменнікаў першага тыпу*» [1, с. 144].

Праблема «творчасці чытача», выклікання яго ўяўлення («выабражэння») да працы цікавіла А.Бабарэку як даследчыка псіхалогіі мастацтва ў асаблівай ступені. Найбольш яскрава гэта выявілася ў сформуляванай ім тэорыі «мастацтва як дзейніка і выказніка». Як вынікае з артыкула «Аб разуменіні мастацкай творчасці і аб некаторых пытаньнях у вывучэнні беларускай літаратуры» (нап. 1926, апубл. 1927), у разуменні мастацтва А.Бабарэка вылучаў два моманты: «*Першы момант – мастацтва як творчая дзеяность чалавека, продуктам якое зьяўляецца мастацкі твор. Другі момант – мастацтва як творчы дзейнік, іначай кажучы, мастацтва як об'ект творчага абуджэння суб'екта. Гэта моманты выказніка і дзейніка. Іх адзінства зъмяшчаецца ў руху. Зъместам першага моманту зъяўляецца: поэт-дзейнік і мастацкі твор-выказнік, а другога: мастацкі твор – дзейнік і суб'ект (чытач, слухач, глядач) – выказнік*» [2, с. 127].

Такое разуменне мастацтва было ўласціве і а'б'екту Бабарэковага даследавання – вядомому паэту Максіму Багдановічу, найбольш яскрава адлюстраваўшыся ў яго вершы «Песьняру» (1910):

Ведай, брат малады, што ў грудзях у людзей
Сэрцы цвёрдые, быццам з каменьня.
Разаб'еца аб іх слабы верш заўсягды,
Ня збудзішы съятога сумлення.

Трэба з сталі каваць, гартаваць гібкі верш,
Абраўіць яго трэба з цярпеньем.
Як ударыш ты ім, – ён, як звон, зазвініць,
Брызнуць іскры з халодных каменьняў [2, с. 127].

А.Бабарэка тлумачыў гэты верш наступным чынам: «*Звон і іскры з каменьняў – вось Багдановічаў ідэал творчасці чытача. Яны ўжо твор чытача, як сінтэз дзейніка (мастацкі твор) і выказніка (сам чытач). Гэты твор, які не абавязкова выражаетца ў слове, ня ёсьць яшчэ разуменне аб мастацкім творы. Ён толькі другі момант, неабходны для стварэння разумення аб мастацкім творы <...>. Звон, іскры і «съятое сумленне», як адзнакі творчасці чытача, зъяўляюцца*

адначасна ўмоваю жыцьцяздольнасці маствацкага твору. Іначай ка-
жучы, маствацкі твор павінен быць такім об'ектам, які, уваходзячы ў
свядомасць чытача, робіць у ёй рэволюцыю, усьведамленне ж яе
неабходнасці поэтам зъяўляецца абавязковай умоваю творчасці
жыцьцёвых і жыцьцяздольных маствацкіх твораў» [2, с. 129].

Механізм такой «рэвалюцыі» альбо «барацьбы актыўнага з
пасіўным» у свядомасці чытача А.Бабарэка часткова раскрыў у цыклі
літаратурна-крытычных і філасофскіх нататак «Усяк» (1925–1927). Так,
у нататцы № 6 крытык вызначыў ключавы пункт у працэсе спасціжэння
літаратурна-маствацкага твору як «пераконструіроўку свайго вядомага,
вядомага ў сабе ў вядомае для сябе»: «Чытач мае ў сабе вядомае. Перад
чытаньнем твор – невядомае. Невядома і тое, што будзе пасля твору
ў чытача ў сабе. Гэта невядомае ён і развязвае такім чынам: чытает
твор = пераносіць яго з невядомага ў вядомае, а вядомае ў сабе ў невядо-
мое для сябе, зъмяняе пэўным чынам знакі дачыненія і такім чынам
пераконструіроўваю сва[й]го вядомага, вядомага ў сабе ў вядомае для
сябе ён развязвае невядомае, а развязаўшы, ён яго ведае, значыць,
становіцца над ім: чалавек узъняўся. <...> Перад ім новае невядомае, і
ён яго развязвае, ужо карыст[аючы] і новае вядомае» [3, с. 7]. Такім
чынам, чытанне твора А.Бабарэка звязвае з пазнавальным працэсам у
чалавечай псіхіцы: «Чалавек мае ў сваім распараджэнні (у сабе)
пэўнае вядомае (дзеіснае), якое складаецца з частак у пэўным
дачыненіі. Перад ім невядомае (магчымае) <...>. Развязванье
гэтага невядомага – яго жыцьцё» [3, с. 7].

Так, напрыклад, чытчу паэзіі могуць быць знаёмымі словаў, з якіх
складаецца верш, але незнаёмая іх арганізацыя ў паэтычным тэксле, дзе
яны, згодна з задумай аўтара, набываюць новыя сэнсава-сімвалічныя,
метафарычныя адценні. Гэтая асаблівасць дазваляе А.Бабарэку парашунаць
працэс чытання паэтычных твораў з працэсамі разгадвання загадак альбо
ўспрымання карціны, якую лепей разглядаць аддаляючыся ад яе. Бо, як і ў
выпадку з карцінай, у паэтычных творах не ўсё можа быць успрынятым і
зразуметым адразу – штосьці можа застацца і «за парогам успрыяцця» і
праявіцца ў свядомасці толькі пасля паўторнага прачытання ў выглядзе
«смутнага, няяснага, туманнага вобразу». Толькі пасля такога аддалення,
на думку А.Бабарэкі, разнастайныя іпастасі лірычнага героя паэтычнага
зборніка здольныя зліцца ў свядомасці чытача ў адну арганічную,
цэльную асабу, па-за якой паўстане вобраз і самога творцы. Тоє самае і з
мелодыяй вершаў, якая можа спачатку ствараць уражанне «нейкага
гукавога хаосу», але пры паўторным спасціжэнні з гэтага «мора гукаў»
ужо можна вылучыць пэўныя рытм, пэўную мелодыю, якія, у сваю чаргу,
здольныя выклікаць ва ўяўленні ўспрымальніка і «вобразы карцінныя» [4,
с. 2]. Звяртаючы вялікую ўвагу на музыкальны бок паэзii, А.Бабарэка раіў
чытак яе ўголас, каб танчэй адчуць алітэрэцыі, асанансы, «розныя
мотывы, мэлёдыі і акорды, пранізаныя зноў-жа адзіным нейкім
лейтмотывам». Толькі пасля такога шматбаковага комплекснага
ўспрымання паэзii (яе семантычных, зрокавых, фанетычных сродкаў

выразнасці) у свядомасці чытача «вынікае паняцьце і аб поэзіі, і аб поэце, і аб яго мастацтве, яго жыцьця адчуваньні» [5, с. 10]. І, нарэшце, потым – пры жаданні ці патрэбе больш грунтоўнага спасціжэння паэтычнага тэксту – чытач можа пащукаць адказы на больш глыбокія пытанні кшталту: «Ці гаворыць ён [аўтар] гэта слова знарок, ці гаворыць ён яго таму, што так адчувае?», «Як будзе [ён] свае творы?», «Па вобразе чаго будзе?» [5, с. 10] і г.д.

Гэтыя і іншыя аспекты псіхалогіі чытання як як спасціжэння невядомага праз вядомае раскрыты А.Бабарэкам пераважна ў неапублікованых працах, прысвежаных жыццю і творчасці Язэпа Пушчы: «Творы як мова загадак», «[Лірыка Язэпа Пушчы як паэтычная аўтабіографія]» (абедзве 1927), «Аб мастацкіх шляхах беларускай паэзіі», «Супроць ветру» (абедзве 1927–1928), «Асення песні» (1928).

Аддаочы столькі ўвагі праблеме ўспрымання мастацкага твору, А.Бабарэка не мог не засяродзіць сваю даследчыцкую ўвагу на асобе чытача. Паколькі іншыя беларускія крытыкі і літаратуразнаўцы не вывучалі аспекты чытання так глыбока, то і чытачу ў большасці сваёй не надавалі належнай увагі, разглядалі яго як нешта абстрактнае. Адам Бабарэка ж першы звярнуў увагу на «канкрэтнага» чытача. У няскончаных працах «З літаратурных нататак» і «Пытанні літаратурнага жыцця і творчасці» (абедзве 1927) ён прысвяціў праблеме чытача асобныя падраздзелы: адпаведна, «Пазнанне інтэрсаў і патрэб чытача» і «Аб узаемадачыненнях між мастаком, творам і чытачом». Акрамя таго, крытык у розных працах пасправдаваў зрабіць класіфікацыю беларускіх чытачоў паводле некалькіх параметраў:

I. Паводле сацыяльна-псіхалагічных крытэрыяў – напрыклад, узроставыя групы: моладзь (у 1920-я гг. найбольш далучаная да чытання група) і людзі сталага веку.

II. Паводле сацыяльна-культурнай базы:

1) «чытач, выгадаваны на суседніх культурах і толькі беларусізаваны», які «падыходзіць да беларускай літаратуры з меркай тэй літаратурнай культуры, на якой ён выгадаваўся і вырас».

2) «чытачы, якія толькі цяпер робяцца чытачамі, учора яшчэ ня быўшы нікімі. Гэтыя прыходзяць да беларускай літаратуры непасрэдна ад народнай моўнай культуры і праз беларускую літаратуру ідуць да культуры літаратурнай» [6, с. 95].

III. Паводле стаўлення да беларускай літаратуры з гледзішча яе нацыянальнага кампанента:

«Адны захапляюцца яе прастатою, т. ск. экзотыкай яе, наўнасцюю, непасрэднасцюю, паўнатою пацуцьцю; другія цэнняць яе як мясцовую літаратуру краёвага – і ні больш значэння <...>, трэція ба-чаць у літаратуры зьдзейсьненне сваіх ідэалаў або выражэнне сваіх жаданьняў, дум і надзеі і таму і цэнняць яе як сваё роднае; чацвертыя любуюцца яе ростам, процэсам узмужсаньня; яшчэ іначай глядзяць пятыя і дзясятая» [6, с. 96].

IV. Паводле мэтавай устаноўкі:

1) «чытач, які чытае маст[ацкія] творы з загадзя пастаўленай мэтаю», інакш кажучы, «чытач-рэцэнзент», «крытык-пабліцыст»;

2) «чытач, які чытае па ўнутраной патрэбнасці чытаць маст[ацкія] творы» [7, с. 21].

У сваю чаргу, чытачоў-крытыкаў Адам Бабарэка таксама падзяляе на некалькі групаў у залежнасці ад таго, «з якімі мэтамі чытающа мастацкія творы». Аглядаючы крытычныя публікацыі ў беларускім друку, А.Бабарэка прыйшоў да вельмі трывожнай высновы, што большасць тагачасных крытыкаў – гэта «чытачы, якія чытаюць з мэтаю найсьці аблічыцельны матэрый, які можна выкарыстаць супроць аўтара твору» [7, с. 21]. У дадзеным выпадку А.Бабарэка меў на ўвазе негатыўную тэндэнцыю, якая ахапіла беларускую (як, зрешты, і ўсю савецкую) крытыку ў 2-й палове 1920-х гг., а менавіта – схільнасць яе ў бок вульгарнага сацыялагізму. Аналізуючы некампетэнтную ацэнку адным з такіх крытыкаў, Алесем Сянкевічам, вершай Язэпа Пушчы, А.Бабарэка не без іроніі адзначыў, што «гэты чытач стварыў нават сваю тэорыю шукацельства як адзінага вернага падыходу да твораў» [7, с. 21]. Заклапочаны якасцю беларускай крытыкі, А.Бабарэка мусіў з горыччу канстатаваць, што такі «чытач з мэтай» (прычым, як мы ўжо зазначылі, з мэтай зусім не высакароднай), а не «чытач з патрэбнасці» выходзіць на першы план літаратурнага працэсу, робіцца «героем часу».

Адам Бабарэка выступаў супраць павярхойнай і некампетэнтнай крытыкі. Першы акт крытыкі А.Бабарэка сформуляваў як «творчы акт выяўленення вобразу судомага» і вылучыў у ім наступныя моманты: 1) непасрэднае дачыненне да твораў (чытаньне бяз загадзя пастаўленай мэты); 2) эксперыментальнае чытаньне (чытаньне з загадзя пастаўленай мэтаю); 3) парадунанье свайго набытку ў практицы чытаньня з вопытам іншых чытачоў (праверка свайго вопыту дасьведчання на вопыце іншых); 4) сынтэзованьне ў адзінстве ўсаго вопыту для выявіданення законаў дадзенай творчасці; 5) слоўнае аформаваньне ўсёй практикі і яе набыткаў» [8, с. 18]. Як бачым, першыя тры этапы першага акту крытыкі непасрэдна звязаны з працэсам чытання. Другі ж акт, паводле А.Бабарэкі, – «само суджэньне, аснованае на пэўных законах ці то крыйтэрыях мастацка-каштоўнага, соцыял-гісторычнага, літаратурнага значэння» [8, с. 18].

Культурны чытач, які ўсведамляе свае патрэбы ў галіне мастацтва і здолыны выказаць іх, на думку А.Бабарэкі, нарочы з крытыкам можа рабіць дзейсны ўплыў на літаратурны працэс, прад'яўляючы паэтам, пісьменнікам, мастакам свае патрабаванні. І тут А.Бабарэка звяртаў увагу на пэўныя праблемы ва ўзаемадносінах «пісьменнік – чытач», харектэрныя менавіта для беларускай культурнай сітуацыі 1920-х гг. Адна з гэтых праблем звязана з актыўным папаўненнем чытацкіх колаў за кошт прадстаўнікоў сялянскіх масаў, якія толькі нядайна авалодалі пісьменнасцю. Такія чытачы, як слышна заўважыў А.Бабарэка, «прыходзяць да беларускай літаратуры непасрэдна ад народнай моўнай культуры» і праз беларускую літаратуру ідуць да сусветнай літаратурнай культуры. А гэты кірунак часта адваротны таму, якім ішлі многія пісьменнікі

— «праз міжнародную (у асобе суседніх народоў) культуру да беларускай літаратуры» [6, с. 95]. У выніку паміж пісьменнікам і чытачом атрымліваўся пэўны разрыў, які да таго ж ствараў праблемы культуралагічнага плана. «...Беларуская літаратура амаль да самага Кастрычніка зьяўляеца толькі правадніком суседній культуры ў «цёмную хату беларуса», а не правадыром гэтага беларуса да съветавай культуры (у літаратурным яе разрэзе)» [6, с. 95], — зазначаў А.Бабарэка і прапаноўваў пісьменнікам ісці тым самым шляхам, што і чытач, «праз нацыянальнае да інтэрнацыянальнага, а не наадварот», прычым па сваёй існасці («змесце») нацыянальная літаратура мусіць быць раўнацэнна інтэрнацыянальнай, г. зн. цікавай і патрэбнай не толькі для беларусаў.

Але каб зменшыць разрыў паміж пісьменнікам і чытачом, недастаткова толькі пісьменніку ўлічваць актуальныя чытакія патрэбы: шмат што залежыць і ад самога чытача, ад яго жадання павысіць свой культурны ўзровень, сваю эстэтычную адукцыю. Тому А.Бабарэку было важна, каб чытач ставіўся да мастацтва не як да «рэчы-забаўкі», а як да «прадмету, што выражает сабою пэўнае пазнанне» [9, с. 170]. На думку крытыка, да такіх «сталых і ўдумных дачыненняў да мастацтва» прывучае знаёмства з творамі вобразнай, афарыстычнай інтэлектуальнай паэзіі — такімі, як, напрыклад, вершы і паэмы Уладзіміра Дубоўкі.

Бабарэкаўскі ідэал чытача — адукаваная асока са сфармаваным эстэтычным густам, якая цікавіцца падзеямі ў літаратурным жыцці. Напэўна, менавіта такому адукаванаму чытачу А.Бабарэка адрасаваў свае «Адкрытыя лісты да чытача» (1928) — цыкл артыкулаў на літаратурна-крытычныя тэмы, стылізаваных пад эпістолярны жанр. У культурна дасведчаным чытачу А.Бабарэка бачыў свайго галоўнага суразмоўцу і менавіта з ім імкнуўся абмеркаваць праблемы, якія яго хвалявалі: найперш стан беларускай літаратуры і крытыкі («як крытыкуюць, як пішуць, як твораць»), а таксама негатыўную атмасферу інтрыгай, крывадушніцтва, «начэплівання ярлыкоў і адносінаў да людзей як да рэчаў» у грамадстве ўвогуле.

Адам Бабарэка быў сярод першых у беларускай крытыцы, хто грунтоўна заняўся праблемай чытача. Аналіз узаемадачыненняў «гаўтар — мастацкі твор — чытач» арганічна ўпісваецца ў Бабарэковы даследаванні па псіхалогіі творчасці і яе ўспрыманні. Тэарэтык «Узвышша» лічыў чытанне не менш важным і складаным працэсам, чым напісанне мастацкага твору (што выявілася ўжо ў самой фармулёўцы «творчасць чытача»), а чытача — не менш значным і паўнапраўным удзельнікам літаратурнага працэсу, чым пісьменнік і крытык. На жаль, сталінскія рэпрэсіі не далі А.Бабарэку завяршыць многія творчыя задумы.

Спіс літаратуры

1. Бабарэка, А. Пералом у станаўленні натуральнай культуры ў творчасці З.Бядулі (Замест рэцензіі) / А.Бабарэка // Узвышша. — 1928. — № 3. — С. 140–146.
2. Бабарэка, А. Аб разуменіі мастацкай творчасці і аб некаторых пытаньнях у вывучэнні беларускай літаратуры / А.Бабарэка // Узвышша. — 1927. — № 5. — С. 127–144.

3. Бабарэка, А. Усяк / А.Бабарэка // Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мас-тацтва (БДАМЛМ). – Ф. 407. – Воп. 1. – Адз. зах. 53.
4. Бабарэка, А. Творы як мова загадак / А.Бабарэка // БДАМЛМ. – Ф. 407. – Воп. 1. – Адз. зах. 22.
5. Бабарэка, А. Супроць ветру: [Фрагмент] / А.Бабарэка // БДАМЛМ. – Ф. 407. – Воп. 1. – Адз. зах. 57.
6. Бабарэка, А. Беларуская літаратура да X гадавіны БССР: Стэзаваны агляд / А.Бабарэка // Узвышша. – 1928. – № 6. – С. 93–103.
7. Бабарэка, А. [А. Сянкевіч як чыгач-рэцэнзэнт і яго тэорыя шукацельства] / А.Бабарэка // БДАМЛМ. – Ф. 407. – Воп. 1. – Адз. зах. 34. – Арк. 21 – 21 адв.
8. Бабарэка, А. Супроць ветру / А.Бабарэка // БДАМЛМ. – Ф. 407. – Воп. 1. – Адз. зах. 1.
9. Бабарэка, А. Творчасць Ул. Дубоўкі як форма нацыянальнай съядомасці пралетарскага харектару / А.Бабарэка // Узвышша. – 1927. – № 6. – С. 146–171.

Т.В. Алешка (Минск, Беларусь)

КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРИЕМЫ В СТРУКТУРЕ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ АНДРЕЯ РОДИОНОВА

Андрей Родионов – один из самых заметных поэтов, дебютировавших в России в 2000-х годах. Он принадлежит к поколению, с творчеством которого связана новая постановка эстетических проблем, новые принципы взаимодействия с традициями и новое отношение к проблеме коммуникации. Популярности он достиг, прежде всего, через устное представление своих текстов, участвуя в турнирах «русского слэма», выступая с чтением стихов со сцены. Слэм-поэзия – новая художественная практика, рассчитанная «на устное и даже эстрадное предъявление, иногда и с музыкальным или видеосопровождением <...> выдвинулась на культурную авансцену» [1] в начале 2000-х годов. Данное явление – это «не только свойственная современной культуре тяга к шоу-эффектам, но симптом, характеризующий известную трансформацию ее коммуникативных механизмов» [2], способ противостояния «излишней академичности и асоциальности современной поэзии» [1]. Андрей Родионов в этом отношении одна из принципиальных фигур. Его поэзия сознательно ориентирована на реального читателя/слушателя, что сочетается с яркой и узнаваемой манерой письма.

Коммуникативные установки Родионова открыто проявлены во всем метатексте его творчества, как в стихах, так и в интервью, и в литературном поведении. Автор убежден в необходимости пропаганды и расширения читательской аудитории. В стихотворении «Люди безнадежно устаревших профессий», давшем название сборнику стихов поэта, а, следовательно, вынесенному в особо значимую позицию, проводится мысль о возможности востребованности поэзии максимально большим количеством людей:

Люди безнадежно устаревших профессий
радостно поднимают глаза, недавно полные слез